

За апошнія гады з'явілася нямала да- следаванняў, у якіх высвятляюца мес- ца і роля Якуба Коласа ў стварэнні на- шай нацыянальнай літаратуры.

Беларускія пісьменнікі і літаратура- знаўцы, супрацоўнікі музеяў і архіваў, людзі, якія блізка ведалі Коласа, пры- клалі таксама нямала намаганняў, каб адшукваць новыя матэрыялы, звязаныя з імем паэта. Шмат сабрана эпістоляр- най спадчыны пісьменніка, апублікованы неядомыя раней творы, успаміны, на біяграфічным матэрыяле напісаны мас- тацтві творы. У спісе новай літаратуры сваё адметнае месца займае бібліяграфічны даведнік твораў Коласа і крытыч- най літаратуры (Якуб Колас. Бібліяграфічны даведнік). Мінск, 1962), скла- дзены галоўным бібліёграфам Дзяржаў- най бібліятэкі БССР Н. Б. Ватацы і на- вуковымі супрацоўнікамі літаратурнага музея Якуба Коласа — М. Пратасевічам і М. Базарэвічам. Даведнік, як назна- чана ў прадмове, — значна дапоўнене і выпраўлене выданне аналагічнай пра- цы 1952 года. Вартасць новага даведні- ка, аднак, не ў тым толькі, што ён значна дапоўнены. Сamae істотнае, чым выгадна адрозніваецца новае выданне ад папярэдняга, — гэта высокія наўковы ўзровень, на якім зроблена пераважная большасць раздзелаў. Гэта можна ба- чыць, напрыклад, парадаўноўваючы раз- дзел «Асноўныя даты жыцця і творчас- ці...» Тут яскрава прайвілася імкненне складальнікаў да строгай документа- ванасці кожнага канкрэтнага факта. У раздзеле даюцца спасылкі на многія і многія кропінцы, паводле якіх прыво- дзіліся біяграфічныя звесткі (выступлені паэта, публіцыстычныя і крытычныя артыкулы, успаміны, архіўныя дакумен- ты і г. д.). На высокім прафесій-nym узроўні зроблены і раздел «Кнігі Якуба Коласа». Тут кожнае асобнае вы- данне апісаны з выключнай паўната- ў дакладнасцю (напрыклад: у 1952 годзе — «Водгульле». Вершы. Мінск, 1922, 108 стар., 3000 экз.; у 1962— «Водгульле» [Вершы]. Мінск, Белкаап-

НОВАЕ ВЫДАННЕ ДАВЕДНІКА

выдавецства т-ва «Ад-
раджэнне», 1922,
108 стар.+11, 3000
экз. Вершы 1908—

1921 гг.). Гэты раздзел цяпер больш багаты па фактычнаму матэрыялу і больш зручны ў практычным кары- станні. Тоё ж самае можна сказаць ад- носна алфавітнага ўказальніка і раздзе- ла аб перакладзе твораў. У папярэднім выданні былі адзначаны толькі творы, выдадзены на рускай мове. Новы даведнік дае магчымасць уяўіць, як дал- ка сягнула коласаўская слова за межы нашай рэспублікі. Яно гучыць на рус- скай, казахскай, мальдайской, таджыкскай, татарскай, туркменскай, узбекскай, укра- інскай, яўрэйскай мовах. Ёсць у даведні- ку таксама і звесткі аб тым, якія творы выдадзены на карэйскай, кітайскай, ман- гольскай, німецкай, польскай, фінскай, чэшскай мовах.

Асабліва высокай ацэнкі заслужоўвае раздзел «Літаратура аб жыцці і творчас- ці Якуба Коласа». У выданні 1952 года раздзел «Кнігі аб творчасці паэта» зай- маў тры стронкі, а цяпер — больш за пяцьдзесят. Хаця раздзел і атмікоў- ваецаў ў асноўным пасляваеннай кры- тичнай літаратурай, тым не менш ён досьціць багаты. Тут названы многія дзе- сяцікі газетных і часопісных артыкулаў, літаратуразнаўчыя даследаванні, асоб- ныя крытыка-бібліяграфічныя нарысы, публікацыі архіўных матэрыялаў, збор- нікі, прысвечаныя Якубу Коласу, і мно- гае іншае. Студэнты і выкладчыкі, ра- ботнікі культуры, даследчыкі самага шы- рокага профілю знайдуць тут самыя раз- настайныя звесткі, сістэматизаваныя так:

1. Біяграфічныя матэрыялы.
2. Кры- тицка-біяграфічна літаратура.
3. Агляд творчасці па жанрах.
4. Роля Якуба Коласа ў развіцці беларускай літарату- рай мовы.
5. Творчыя сувязі Якуба Коласа з братнімі літаратурамі.
6. Мета- дычна літаратура ў дапамогу настаў- нику.
7. Творы Якуба Коласа ў тэатры, кіно, музыцы.

Ацэнъваючы даведнік як значнае да- сягненне калектыву аўтараў, нельга, на-

жаль, абысція без традыцыйнага «але». Так, складальнікам не ўдалося пазбегнуць асобных фактычных недакладнасцей і іншых упушчэнняў. Вядома, вельмі добра, што ў пачатку выдання змешчаны тэксты аўтабіографій пісьменніка. Тым больш, што некаторыя крыніцы, адкуль яны перадрукуюваюцца, сталі Сібліяграфічнай рэдкасцю. Але не варта было пакідаць без агаворак відочныя апіскі. У аўтабіографіі, якая датуецца 1956 годам, аўтарам адзначана, што трывалістю ён пачаў пісаць у 1924 годзе. Зусім зразумела, што тут мела месца звычайная графічная апіска (не 1924, а 1921). У даведніку (стар. 35) гаворыцца, што першы варыянт «Сымона Музыкі» закончаны ў студзені 1918 года. На самай жа справе, як гэта пацвярджае і аўтограф, паэма была завершана 12—25 снежня 1918 года. Восьмы раздел «Новай зямлі» напісаны не ў 1921, а 1—10/VIII 1911 года, трынацца-

ты — не ў 1922, а ў 1921, а дваццаць сёмы — не ў 1922, а ў 1911 годзе. Не адзначана, калі былі напісаны шаснаццаты і семнаццаты раздзелы. Не прыводзіцца таксама ніякіх аргументаў па ў карысыць таго, што «Новая зямля» была пачата ў 1910, а не ў 1911 годзе, як аб гэтым гаворыць Колас у прадмове да 4-га выдання паэмы. Апавяданні «Проціў вады» і «Даль» не маглі быць напісаны ў «першыя гады Савецкай улады» (старонка 60), бо яны надрукаваны яшчэ да рэвалюцыі. Ёсць у даведніку асобныя розначытанні адных і тых жа дат. Так, на стар. 60 паэма «На шляхах волі» датуецца 1926—1956 гг., а на стар. 36 чытаем, што Колас распарчай гэты твор ў 1921 годзе.

Прыведзеныя недакладнасці крыху зніжаюць агульнае прыемнае ўражанне ад новага выдання даведніка, які ўвогуле — бяспрэчная ўдача калектыву аўтараў.

Михась МУШЫНСКІ.